

Frases em bielorrusso

20 frases simples em bielorrusso

por favor	калі ласка (калі ласка - kalí láska)
Obrigado	дзякуй (дзякуй - dziákuj)
Desculpa	выбачай (выбачай - vybačáj)
Eu quero isto	Я хачу гэта (Я хачу гэта - Ja chačú héta)
Eu quero mais	Я хачу больш (Я хачу больш - Ja chačú bońš)
Eu sei	Я ведаю (Я ведаю - Ja viédaju)
Eu não sei	Я не ведаю (Я не ведаю - Ja nie viédaju)
Pode ajudar-me?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці можаце Вы мне дапамагчы? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčý?)
Eu não gosto disto	Мне гэта не падабаецца (Мне гэта не падабаецца - Mnie héta nie padabájecca)
Eu gosto de ti	Ты мне падабаешся (Ты мне падабаешся - Ты mnie padabáješsia)
Eu amo-te	Я цябе кахаю (Я цябе кахаю - Ja ciabié kacháju)
Tenho saudades tuas	Я сумую па табе (Я сумую па табе - Ja sumúju pa tabié)
Até logo	убачымся (убачымся - ubáčymsia)
Vem comigo	Хадзем са мной (Хадзём са мной - CHadziém sa mnoj)
Vira à direita	павярні направа (павярні направа - raviarní napráva)
Vira à esquerda	павярні налева (павярні налева - raviarní naliéva)
Segue em frente	ідзі прама (ідзі прама - idzí práma)
Como te chamas?	Як цябе завуць? (Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?)
O meu nome é David	Мяне завуць Дэвід (Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć Dévid)
Eu tenho 22 anos	Мне дваццаць два гады (Мне дваццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/pt/cartoes-didaticos-em-bielorrusso/

Outras frases úteis em bielorrusso

Olá (amigo)	вітаю (вітаію - vitáju)
Olá (geralmente)	прывітанне (прывітанне - pryvitánnie)
Tchau	пакуль (пакуль - rakúí)
Ok	добра (добра - dóbra)
Saúde	ваша здароўе (ваша здароўе - váša zdaróŭje)
Bem-vindo	вітаем (вітаем - vitájem)
Eu concordo	я згодзен (я згóдзен - ja zhódzien)
Onde é a casa de banho?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiéт?)
Como estás?	Як маешся? (Як маéшся? - Jak máješsia?)
Eu tenho um cão	У мяне ёсць сабака (У мянэ ёсць сабака - U mianié josć sabáka)
Eu quero ir ao cinema	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу пайсці ў кіно - Ja chaćú pajscí ŭ kinó)
Tens mesmo de vir	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкóва павінен прыйсці - Ты abaviazkóva pavínien pryjscí)
Isto é muito caro	Гэта даволі дорага (Гэта даво́лі дóрага - Héta davóli dóraha)
Esta é a minha namorada Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая дзяўчы́на Га́нна - Héta majá dziaŭčýna Hánna)
Vamos para casa	Пойдзем дадому (По́йдзем дадо́му - Pójdziem dadómu)
A prata é mais barata do que o ouro	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра танне́йшае за зóлата - Srébra tanniéjšaje za zóлата)
O ouro é mais caro do que a prata	Золата даражэйшае за срэбра (Зóлата даражэйшае за срэбра - Zóлата daražéjšaje za srébra)